

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні варта звярнуць увагу на знакі, якія вам пасылае лёс. А вось папярэджае ён пра небяспеку або звяртае вашу ўвагу на ўдалы збег абставін, здольныя разгадаць толькі вы самі. Таксама зможае адчуць, калі вам хлусяць. У канцы тыдня акуніцеся з галавой у бягучыя справы — так вы пазбегнеце інтрыг і плётак.

ЦЯЛЕЦ. Папоўніце круг зносін прыемнымі і карыснымі для вас людзьмі. Для паспяховай работы спатрэбяцца цяперенне, спакой і вытрымка. Хутка дамагчыся поспеху цяпер не атрымаецца. У асабістым жыцці, перш чым прыняць сур'ёзнае рашэнне, паспрабуйце ўсё добра прадумаць. Не выключана, што вас чакаюць расчараванне і падман.

БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні адбудуцца лёсавызначальныя падзеі ў асабістым жыцці. Вы адчуеце прыліў энергіі, лёгка апыняцеся на піку поспеху. Ваша актыўнасць будзе асабліва прыкметна на фоне ўсеагульнай няклемлівасці, якая можа вельмі раздражняць. Вы будзеце ў выдатнай форме і зробіце ўдвая больш спраў, чым запланавалі.

РАК. Паспрабуйце быць больш спакойнымі, не губляйце кантролю над сваімі эмоцыямі. Магчыма, тыдзень будзе дастаткова напружаны і нервовы. Акуратнасць і ўважлівасць — ключавыя словы на рабоце. Праблемы, якія паўстануць на гэтым тыдні, зможае вырашыць толькі вы самі — не варта шукаць дапамогі з боку.

ЛЕЎ. Перш чым прыняць канчатковае рашэнне, неабходна ўсё прадумаць і не звяртаць асаблівай увагі на прыгожую

ўпакоўку прапаноў. У панядзелак пасля незапланаванай падзеі могуць быць парушаныя вашы планы. У сераду паспрабуйце не лезці ў чужыя канфлікты. У пятніцу сітуацыя, хутчэй за ўсё, кардынальна зменіцца, сумневы ва ўласных сілах знікнуць, і гэта будзе спрыяць павышэнню працаздольнасці.

ДЗЕВА. Калі будзеце спакойна і засяроджана працаваць, то абавязкова даможацеся поспеху. Зоркі на вашым баку. Трэба быць больш актыўнымі пры абмеркаванні рабочых пытанняў. Заваюйце давер начальства, і перад вамі адкрыюцца новыя магчымасці. Не забывайце пра назапашаныя хатнія справы і праблемы. Магчымыя рознагалосі са сваякамі.

ШАЛІ. Уменне слухаць і чуць дапаможа наладзіць адносіны з калегамі. Менавіта цяпер спатрэбіцца ўменне працаваць у камандзе. Пры жаданні вы зможаце ўдала памяняць від дзейнасці. У чацвер не плануіце нічога сур'ёзнага і не падпісвайце ніякіх дакументаў. У пятніцу лепш не спрачацца з любімым чалавекам. Важную ролю ў вашым жыцці могуць адыграць сваякі, яны дапамогуць вырашыць многія праблемы.

СКАРПІЁН. Тыдзень спрыяе падвыдзеньню некаторых вынікаў. Не шкадуйце пра страчаныя магчымасці, вы яшчэ зможце выправіць усе памылкі і здабыць сапраўднае шчасце. Змяніць мінулае можаце, толькі змяніўшы да яго сваё стаўленне. Прыслухайцеся да ўнутранага голасу. Удзяліце больш увагі асабістай жыццю. Чакайце прыбытку ў сям'і.

СТРАЛЕЦ. Поспех абавязкова прыйдзе, але неабходна прыкласці не-

каторыя намаганні, праявіць ініцыятыву, не ленавацца. Пажадана накіраваць сваю энергію ў патрэбнае рэчышча, а не растрываць яе па дробязях. Добра сумленна праца абячае станоўчыя вынікі і прыбытак. Да пятніцы вырашацца праблемы, якія даўно турбавалі. Будзьце асцярожныя ў суботу, можаце лёгка паддацца дзіўным ідэям і трапіць у авантурную гісторыю

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні небяспечна занадта разлічваць на розум. Пакуль вы будзеце абдумваць кожную дробную дэталю, натхненне знікне, і ўся канструкцыя разваліцца. Зрэшты, губляць галаву ад запалу таксама не варта. Лёс абавязкова чым-небудзь вас адорыць, але галоўная задача — зразумець, што гэта менавіта тое, што вам трэба. Складаныя перамовы з дзелавымі партнёрамі акажуцца паспяховымі.

ВАДАЛІЎ. Пакіньце ў спакой старыя праблемы і сканцэнтруйцеся на новых ідэях. Вам спатрэбяцца сабранасць і цяперенне, затое атрымаецца дамагчыся значных поспехаў. Добры тыдзень для адпачынку і далёкіх паездак. У пятніцу пры вырашэнні праблем вы можаце разлічваць толькі на свае сілы. У суботу добра было б зладзіць спатканне.

РЫБЫ. Самыя хвалюючыя пытанні для вас зараз датычацца асабістага жыцця. Вам неабходна вызначыць, чаго вы хочаце. Час расстацца з ілюзіямі і завяршыць адносіны, якія сябе жывілі. Паспрабуйце змяніць сістэму каштоўнасцяў, і вы ўбачыце, як зменіцца ваша ўспрыманне свету. Трэба дапамагачь навакольным, але не ўзвальваць усе праблемы на сябе.

СЁННЯ

Месяц

Першая квадра

27 ліпеня.

Месяц у сузор'і

Казярога.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	5.24	21.07	15.43
Віцебск —	5.08	21.02	15.54
Магілёў —	5.14	20.57	15.43
Гомель —	5.17	20.47	15.30
Гродна —	5.40	21.21	15.41
Брэст —	5.47	21.15	15.28



Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

22 гадз. 01 гадз. 04 гадз. 07 гадз. 10 гадз. 13 гадз. 16 гадз. 19 гадз.

Абзначэнні:

— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў

— невялікія геамагнітныя узрушэнні

— слабавыя геамагнітныя бурэ

...у суседзяў

ВАРШАВА +26...+28°C

КІЕЎ +20...+22°C

РЫГА +18...+21°C

ВІЛЬНЮС +22...+24°C

МАСКВА +17...+19°C

С.-ПЕЦЯРБУРГ +18...+20°C

Даты

Падзеі

Людзі

1 ЖНІЎНЯ

1520 год — нарадзіўся Жыгімонт II Аўгуст, вялікі князь ВКЛ і кароль польскі. Сын Жыгімонта I Старога і Боны Сфорцы. У кастрычніку 1529-га абраны вялікім князем, 18 снежня 1529-га — польскім каралём (каранаваны ў 1530-м). У 1547 годзе ажаніўся з Барбарай Радзівіл. Лівонская вайна 1558—1583 гадоў падштурхнула Жыгімонта II да заключэння Люблінскай уніі 1569 года і стварэння Рэчы Паспалітай. Прывілеем 1563-га канчаткова ўраўнаваў палітычныя правы праваслаўнай шляхты ВКЛ з каталіцкай. Зацвердзіў Статут ВКЛ 1566 года. Яго праўленне было перыядам росквіту культуры Адраджэння у ВКЛ.

1910 год — нарадзіўся Сцяпан Фёдаравіч Хацкевіч, акцёр, заслужаны артыст Беларусі.

1920 год — створаны Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Беларускай ССР (ВРК БССР) на чале з Аляксандрам Чарвяковым (дзейнічаў да 13 снежня 1920 года).

У гэты ж дзень нарадзіўся Васіль Кірылавіч Бандарчык, беларускі этнограф, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, заслужаны работнік культуры Беларусі.

1940 год — нарадзіўся Сяргей Пятровіч Гурко, беларускі вучоны-эканаміст, кандыдат эканамічных навук, прафесар, заслужаны работнік адукацыі Беларусі.

У краіне

У свеце

1805 год — указам Аляксандра I была абвешчана «абмежаваная адказнасць» акцыянерных таварыстваў і неабходнасць наяўнасці статута акцыянернай кампаніі. Пакладзены пачатак акцыянернаму заканадаўству.

1855 год — выйшаў першы нумар альманаха «Палярная зорка», які выдаваўся Аляксандрам Герцэнам і Мікалаем Агаровым у Англіі і Швейцарыі.

1870 год — нарадзіўся Аляксей Паўлавіч Сэдзі, рускі астраном, геодезіст, гравіметрыст. Удзельнік шэрагу навуковых экспедыцый на Новую Зямлю, у Іспанію, Сярэдняю Азію і на Шпіцберген. Здзейсніў дзевяць узыходжанняў на Манблан і некалькі палётаў на паветраным шары.

1905 год — нарадзілася Ада Ігнацьеўна Войцік, расійская актрыса кіно, заслужаная артыстка РСФСР.

1975 год — у Хельсінкі прадстаўнікі 33 еўрапейскіх краін, а таксама ЗША і Канады падпісалі заключны акт Нарады па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, які залажыў новыя прынцыпы міжнароднага супрацоўніцтва.

НІЛ ГІЛЕВІЧ:

«Ад дармаедства ўсё распуста: Нішто душу не губіць так, Як незаробленая луста, Якою сыціцца лайдак».

УСМІХНЕМСЯ

— Вера Пятроўна! Вы былі на вяселлі Максіма і Яны?

— Была! Гэта ненадоўга.

— Чаму вы так думаеце?

— Я пазнаёмілася і з маймай жаніха, і з мамай нявесты. Яны зусім не падыходзяць адна адной!

— 3 кім ты там ужо больш за гадзіну балбо-чаш па тэлефоне?

— Гэта Віялета Яўгенаўна. Яна так спяшаецца, што не можа нават на хвілінку заскочыць да нас!

— Я паслала сваю фатаграфію ў клуб самотных сэрцаў.

— І што яны табе адказалі?

— Яны прыслалі яе назад. Напісалі, што сэрцы не настолькі самотныя.